

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Кафедра физической географии мира и образовательных
технологий**

**МИКУТЬ
Виктория Михайловна**

**ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА
ОХОТНИЧЬИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ МИНСКОГО РАЙОНА**

Дипломная работа

Научный руководитель:

кандидат биологических наук,

доцент П. А. Митрахович

Допущена к защите

«__» 2016 г.

зав. кафедрой физической географии мира и образовательных технологий
доктор географических наук, доцент Я. К. Еловичева

Минск, 2016

РЕФЕРАТ

Микуть В.М Зоогеографические особенности и динамика охотничьих видов животных минского района (дипломная работа) /В.М. Микуть – Минск, 2016. – 60 с.

Минский район, зоогеографические особенности, охота, охотничьи виды, видовой состав, многолетняя динамика, полевые угодья, лесные угодья, болотные угодья, климат, температура, осадки.

В работе рассмотрены зоогеографические особенности охотничьих видов животных Минского района, прослежена динамика за временной отрезок в несколько лет. Освещена общая физико-географическая характеристика Минского района, охарактеризованы различные типы охотничьих угодий. Рассмотрена административная структура охотничьих хозяйств, в частности лесоохотничьих хозяйств и охотничьих хозяйств РГОО «БООР». Охарактеризован видовой состав охотничьих видов животных, прослежена многолетняя динамика изменения их численности.

Библиогр. 15 назв., рис. 36, табл. 7.

РЭФЕРАТ

Мікуць В.М Заагеаграфічныя асаблівасці і дынаміка паляўнічых відаў жывёл Мінскага раёна (дипломная работа) /В.М. Мікуць - Мінск, 2016. - 60 с.

Мінскі раён, заагеаграфічныя асаблівасці, паляванне, паляўнічыя віды, відавы склад, шматгадовая дынаміка, палявыя ўгоддзі, лясныя ўгоддзі, балотныя ўгоддзі, клімат, тэмпература, ападкі.

У работе разгледжаны заагеаграфічныя асаблівасці паляўнічых відаў жывёл Мінскага раёна, прасочваецца дынаміка за часавы адзінака у некалькі гадоў. Асветленая агульная фізіка-геаграфічная характеристыка Мінскага раёна, ахарактарызаваны розныя тыпы паляўнічых угоддзяў. Разгледжана адміністрацыйная структура паляўнічых гаспадарак, у прыватнасці лесапаляўнічых гаспадарак і паляўнічых гаспадарак РДГА «БТПР». Ахарактарызаваны відавы склад паляўнічых відаў жывёл, прасочана шматгадовая дынаміка змены іх колькасці.

Бібліягр. 15 назв., мал. 36, табл. 7.

ESSAY

Mikuc V.M. Zoogeographical features and dynamics of hunting animal species of Minsk region (graduate work) /V.M. Mikuc - Minsk, 2016. - 60 p.

Minsk region, zoogeographical features, hunting, hunting species, species composition, long-term dynamics, wild lands, forests, wetlands, climate, temperature, precipitation.

In the paper discusses the zoogeographical features hunting species of animals Minsk district, traces the dynamics of the time span of several years. The article deals with the overall physical and geographical characteristics of the Minsk region, characterized by different types of hunting grounds. Considered the administrative structure of the game farms, in particular forest-hunting farms and hunting farms RGOO "BOOR". Described species composition of hunting animal species, traced the dynamics of long-term changes in their numbers.

Bibliogr. 15 ref., fig. 36, tab. 7.